

Я. Чачота, Т. Зана, А. Адынца, В. Поля, С. Манюшкі, У. Сыракомлі, Г. і Ю. Вяняўскіх, І. Ходзькі, Я. Ходзькі і іш. А. М. Пяткевіч.

ПУЗЫНЯ Уладзімір Якаўлевіч (н. 26.2.1940, Мінск), беларускі сав. самадзе́йны майстэр па вырабу музычных інструментаў, выканоўца па пар. інструментах. Скончыў Мінскае муз. вучылішча імя М. Глінкі (1964). У 1965—78 артыст Дзярж. нар. аркестра БССР імя І. І. Жыповіча, з 1972 адначасова ст. метадыст Мінскага абл. навук.-метадычнага цэнтра нар. творчасці і культ.-асв. работы, з 1982 заг. майстэрі па рамонту і вырабу муз. інструментаў Мінскага ін-та культуры. Вырабляе дудкі (алыт, сапрана, бас), жалейкі, ліры, пастухоўскія трубы, басэтлі, дуду. Выконаў партыві інструментаў у творах бел. кампазітараў да кінафільмаў і драм. Спектаклі ў Адзіначаны дыпломам XII Сусв. фестывалю моладзі і студэнтаў у Маскве (1985). У складзе розных творчых груп выступаў у ГДР, ПНР, СФРЮ.

А. В. Скорабагатчанка.

ПУКАТАЯ ГРАВЮРА, друкаваны адбітак на паперы (ці падобным матэрыяле) з пласціны-«дошкі», на якой фарба кладзенца на паверхню пукатага малюнка; від *гравюры*. Вядома з 6—7 ст., на Беларусі — з пач. 16 ст. У П. г. ўсе свабодныя ад малюнка ўчасткі гравёрнай (найчасцей з дрэва ці лінолеуму) дошкі паглыбліваюць на 2—5 мм нажком, разом з ішн. Малюнак такім чынам узвышаецца над фонам, ствараючы рэльеф з плоскай паверхні; фарбуюцца на дошку тампонамі ці пакатваюць валикам; друкуюць уручную ці пад прэсам. Асн. тэхн. разнавіднасці П. г. — *ксілаграфія* і *лінагравюра*.

ПУКСТ Рыгор Канстанцінавіч [14(27).11.1900, Гомель — 12.11.1960], беларускі сав. кампазітар. Засл. дз. маст. БССР (1955). Чл. КПСС з 1941. Скончыў Маскоўскую капесэрваторыю (1928, клас Г. Канюса). Выкладаў у Омскім (1929—32) і Гомельскім (1932—41) муз. тэхнікумах, Бел. капесэрваторы (1944—49 і 1959—60). Хормайстар (1949—52) і маст. кіраўнік (1958—59) муз. вішчанія Бел. радыё, маст. кіраўнік муз. перадач Гал. ўпраўлення радыёінфарматыі Мін-ва культуры БССР (1953—58).

Творчую дзеянасць начаў у 1920-я г. (песні, рамансы, апрацоўкі бел. нар. песень). Музыцы П. ўласцівы канфліктнасць, глыбокі драматызм, вастрыня гарманічнай і меладычнай мовы. У сімф. і вак. творчасці пераважае лірочная вобразнасць, песеннасць тэматызму, заснованага на гарадскім рамансавым фальклоры, натуральнасць яго развіція. Аўтар опер «Машэка» (1945, паст. на радыё 1947), першай бел. оперы для дзяцей «Марынка» (паст.



Р. К. Пукст.

1955), «Свіцязяпка» (1960), вак.-сімф. «Паэмы аб Чырвонай Арміі» (1938), канцаты «А хто там ідзе?» (1958, на сл. Я. Купалы), в сімфоніі (1934, 1941, 2-я рэд. 1944, 1950, 1955, 1957, 1959), сімф. фантазіі «Перапёлачка», сюіты «Сымон-музыка», танц. сюіты для квартета цымбалаў, з сюіт для сексета домаўраў, 5 фуг для фп. і струннага квартета. «Працяжнай» для фп. квартета, інш. камерных інстр. твораў, шэрагу хораў (у т. л. «Дуб» на сл. П. Броўкі, «Партызанская акопы» на сл. М. Тацка, «Праляццелі віяты» на сл. А. Русака, «Красуй, Беларусь» на сл. К. Пуроўскага), вак. цыклы на сапеты А. Звонака, рамансаў для голосу з фп. на сл. А. Пушкіна, А. Блока, Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядулі, Ц. Гартнага, А. Астрэйкі, П. Папчанкі, М. Машары і ішн. (у т. л. «Шоўкавыя травы» на сл. Астрэйкі, «Над пушчаю вечар» на сл. Панчанкі, «Любы моі, прыйдзі» на сл. М. Машары), песень (наў. папулярныя «Шумныя бярозы» на сл. Я. Купалы, «Лугам зелянен'кім» на сл. З. Бядулі), музыкі да драм. спектакляў і кінафільмаў, апрацовак бел. нар. посень (больш як 50), твораў самадз. кампазітараў (больш як 20).

Літ.: Журавлев Д. Н., Г. К. Пукст, заслуженный деятель искусств БССР. — Мин., 1963.
Дз. М. Жураўлёў.

ПУНКТУАЦІЯ (позналац. punctatio ad laic. punctum kropka), 1) сукупнасць знакаў прыпынку і правіл іх выкарыстання; пастановка знакаў прыпынку ў тэксле. 2) Прыкладная лінгвістычная дысцыпліна, якая вывучае асновы (прынцыпы) пастановкі знакаў прыпынку, іх фарміраванне і развіццё.

Знакі прыпынку паказываюць на сэнсавыя адносіны паміж часткамі выказвания, намагаючы праўдзівна чытаць і разумець песьмовы тэкст. Пастановка знакаў прыпынку заснована на сэнсавым, структурна-граматычным (сінтаксічным) і інтонацыйным прыцыпах, якія звычайна сумішчайца з перавагай сэнсавага. Так, пастановка паміж часткамі бяззлучнікавага сказа коскі або працініка ці двукропля поўнасцю залежыць ад семантыкі сказа, тых сэнсавых адносін, што ўстаўляючы паміж яго часткамі. У адным і тым жа сказе «У гэтym годзе добра роліць»: дождж і сонца ў гості ходзяць» (Я. Пушча) двукроп'ем абазначыны прычына-выніковая адносіна паміж часткамі бяззлучнікавага складанага сказа з указанием на прыпынку ў 2-й яго частцы; «У гэтym годзе добра роліць, дождж і сонца ў гості ходзяць» — коска паказавае пералічэнне. Пры рознай П. гэты сказ па-разнаму чытаецца і чуюцца: двукроп'е як знак большай выражальнасці смысла азначае працяглую паўзу. Аднак у любым выпадку знак прыпынку паказвае на сінтаксічную структуру сказа, адзяляе (выдзяляе) яго састаўныя часткі. Нарматыўнасць П., адноўляваша разуменне знакаў прыпынку мае вял. сац. значэнне, садзейнічае паліяншэнню зношэніямі паміж тым, хто чытае, і тым, хто чытае.

У мове маст. л-ры П. выконаў важную экспрэсіўна-стылістичную функцыю: перадае тональныя нюансы сэнсу і пачуцця, асаблівасці стылю пэўнага пісьменніка. Напр., у творах Я. Брыля індывідуальная П. з'яўляецца важным сродкам магічніцасці, вобразнасці, дае магчымасць выдзеліць часткі тэксту, падаць ім большую вагу, сэнс: «З неба імжыць, здаецца, ад пачатку свету, дождж, — дакучлівы, халодны» (адасабленне азпаčэнніяў «дакучлівы, халодны» дадатковым працяжнікам), «Не